

№ 135 (5509)  
**ПАНАДЗЕЛАК**  
15  
Чэрвеня  
1936 г.  
Год выдання XIX

Грамадзяне СССР маюць права на працу—права на атрыманне гарантаванай работы з аплатай іх працы ў адпаведнасці з яе колькасцю і якасцю.

Права на працу забяспечваюцца сацыялістычнай арганізацыяй народнай гаспадаркі, няўхільным ростам прадукцыйных сіл саветаў грамадства, адсутнасцю гаспадарчых крызісаў і ліквідацыяй беспрацоўя.

(З праекту Канстытуцыі Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік).

## УСЕНАРОДНАЕ АБМЕРКАВАННЕ ПРАЕКТУ КАНСТЫТУЦЫІ САЮЗА ССР

### ПРАВА НА ПРАЦУ

«Добра цягнуць дзень без работы. Добра, басюкне доўгія вуліцы горада. Але тутка канчаецца пудлены на апонія кашэйкі хлеб, хутка зваляюцца з ног апонія апоры, хутка ператвараецца ў ляхомні піжмак... І нарэшце застаецца толькі адно — ісьці, куды вочы глядаць, куды могуць данесці аслабелыя ад голаду ногі».

Так расказвае аб жыцці беспрацоўных у Польшчы маладая тэлеграфістка польскай пісьменніцы Ванда Вацлаўска. Беларусы ў паясы Польшчы армія беспрацоўных, авержальных, выкінутых за борт жыцця людзей, армія голаду і галечы. Ужо многа год колькасць беспрацоўных у Польшчы перавышае колькасць рабочых, занятых у прамысловасці.

«Што мне дана літоўская капіталістыка?» — пытае індэяна прыхадзішчы з Літвы селянін Аўгуставіч. «Беспрацоўе, голад. Апонія тры гады я прадаваў толькі 3—4 літ у тыдзень».

Стары работнік гомаўскай фабрыкі «Праца» тав. Барыс, выступаючы пры абмеркаванні праекту Канстытуцыі ССР, гаворыць: «Я стары, я рад, што дажыў да такога шчаслівага жыцця, калі кожнаму грамадзяніну гарантуецца магчымасць працаваць. А раней, у стары час, колькі людзей сядзілі на чужых гарадах і краінах, шукаючы заробку на кавалак хлеба!».

Товар завода імя Кірава Лапін ўспамінае: «Я быў кваліфікаваным работнікам, але не быў упэўнен у аўтаршці дні. Кожны дзень я мог быць выкінутым на вуліцу, а скончыцца работа, скончыцца і жыццё».

У капіталістычных краінах у сучасны момант налічваецца звыш 122 мільёны беспрацоўных людзей. У гады прамысловага крызісу, які сістэматычна і неўнікла ахапляе капіталістычныя краіны, армія беспрацоўных узростае на новыя мільёны людзей, пазбавленых хлеба, работы, галадаючых, якія апускаюцца на дно. Многія беспрацоўныя ў краінах капіталізма, не бачачы выхаду з тупіка, галечы і беспрацоўя ў, каліваюць жыццё самагубствам, забіваюць і сябе і сваіх дзяцей.

Беспрацоўе—немінуца з'ява пры капіталістычным ладзе. Армія беспрацоўных складае неабходную прамежжасць капіталістычнага ладу. Па меры росту капіталістычнай вытворчасці павялічваецца колькасць беспрацоўных, а ў гады эканамічнага крызісу гэта армія пазбавленых работ і хлеба людзей прымае велізарныя маштабы. І таму лозунг: «права на працу» — пры капіталістычным ладзе азначае на справе толькі права свабодна паміраць ад голаду.

У тугары з Рой Говардам таварыш Сталін сказаў: «Мне пажака ўліць сабе, якая можа быць «сабістая свабода» ў беспрацоўя, які дождж галадом і не знаходзіць прымянення сваёй працы. Сапраўдная свабода ёсць толькі там, дзе вільняцца эксплуатацыя, дзе няма прыгнёта апрацоўшчы людзей і жабрацтва, дзе чалавек не дрэнней за тое, што з'яўра можа страціць працу, жыццё, хлеб. Толькі ў такім грамадстве магчыма сапраўдная, а не папярвае, асабістая і ўскакая ішая свабода».

І ў праекце сталінскай Канстытуцыі ССР, як адно з самых велічэйшых, самых выдатных заваяванняў сацыялізма, заваяванняў сацыялістычнага ладу, запісаны вельмі сталінскія словы:

«Грамадзяне СССР маюць права на працу — права на атрыманне гарантаванай работы з аплатай іх працы ў адпаведнасці з яе колькасцю і якасцю».

Права на працу забяспечваюцца сацыялістычнай арганізацыяй народнай гаспадаркі, няўхільным ростам прадукцыйных сіл саветаў грамадства, адсутнасцю гаспадарчых крызісаў і ліквідацыяй беспрацоўя.

Нашы ворагі мець надзею, што пры лаяшчым росце сацыялістычнай прамысловасці, пры пашырэнні вытворчасці ў Саюзнам Саюзе ўжыццё беспрацоўе. Гэтыя надзеі разбіты ў шчэп і ніколі не судзіцца ажыццявіцца.

Сацыялістычная сістэма гаспадаркі ліквідуе беспрацоўе канчаткова, беспаваротна і назаўсёды. У нашай краіне сацыялістычная дзяржава гарантуе кожнаму грамадзяніну Саюза атрыманне пра-

боты з аплатай іх працы ў адпаведнасці з яе колькасцю і якасцю. Гэты сацыялістычны прынцып «ад кожнага па здольнасці, кожнаму па працы» ажыццяўляецца ў усіх галінах народнай гаспадаркі.

Упершыню ў гісторыі забяспечваюцца магчымасць кожнаму чалавеку працаваць і атрымаваць за сваю працу ў адпаведнасці са сваімі ведамі, кваліфікацыяй.

Кожны грамадзянін Саюза гора і упэўнена глядзіць наперад. Ён не баіцца таго, што ён будзе без працы, без хлеба. Ён не баіцца, што не знойдзца работы на сваёй спецыяльнасці, у адпаведнасці са сваімі ведамі. Ён не баіцца за аўтаршці дзень.

Кожны грамадзянін Саюза ведае, што аўтаршці дзень нашай краіны — ішчэ больш радасны, шчаслівы і сонечны дзень для кожнага працоўнага.

Наша саветская моладзь, нашы дзеці і дзеці нашых дзяцей ніколі ў жыцці не будуць ведаць хуткай жабрацтва і беспрацоўя. Нашай саветскай моладзі адарыты дзверы ва ўсіх школах, тэхнікумах, універсітэтах, лабараторыях, навукова-даследчых інстытутах. Выдатныя катэгорыі моладзі ўрачоў, інжынераў, інжынераў, вучоных расцупі і будучы хунь расці ў нашай краіне. І кожны з іх упэўнена глядзіць наперад, бо ведае, што сацыялістычная дзяржава забяспечвае яму працу ў адпаведнасці з атрыманым ім ведамі.

У капіталістычных краінах у гады эканамічнага крызісу беспрацоўныя інжынер ратуецца, калі атрымавае на некалькі дзён работу падмятальшчыка вуліцы. Беспрацоўны прафесар часамі прадае газетны або адрывнае дзверы навазваным раскошнага рэстарана.

«Мне 20 год, — піша ў орган Французскай комуністычнай партыі «Юманітэ» юнак з Парыжа, — я спончў вышэйшую тэхнічную школу. І ў мінулым годзе ўсё, што я змог знайсці — гэта месца чорнарабочага на каменалойні. А пачер і беспрацоўны».

У мяне няма работы, — піша малады работнік з «Эр-І-Юар». «Я не аслухаваў таго, каб падохнуць ад голаду. Я часны і сур'ёзны хлапец. Я ні ў чым не правіўся. Я хацў жыць».

Польская пісьменніца Ванда Вацлаўска расказвае аб гэце моладзі ў Польшчы:

«Моладзь — будучае народу — сядзіць, скорчўшыся ад холаду на драўлянай камайцы. Баганіці пахростак — «незаконны» сын Цірэзі з аэвалка. Тонкі, як гіст, Яёк — з'яўра баяны. Худзенькая, зачуханая ў хутку Генька — дачка дзворчыка... Браўдага, кіпнёны людзей і працытуты — ім няма ішчэ і па 18 год».

А моладзь, якой панадзавала часова знайсці работу, часае ў дзельшым катарына паднявольная прапа, жабрацкі заробтак і немінуца беспрацоўе.



Абмеркаванне праекту Канстытуцыі ССР работнікамі Беларускага навукова-даследчага інстытута аэнаміі сельскай гаспадаркі.

### Чырвоная армія на варце

Я па нацыянальнасці калмык. Да рэвалюцыі працоўны калмык пазверску эксплуатаваўся буржуазіяй і праследваўся парскім урадам. Бацька ў мяне ўсё жыццё працаваў у кулакоў за грамы. Я паматаў адвагі і геройства.

Праект новай сталінскай Канстытуцыі з'яўраецца рэзультатам бацькаў за тое, што яны абраўра на скомы. За тое, што не быў уплачаны падаек, забіраў апошняе маёмнасць, а сям'ю выкідаў на вуліцу. Гэта быў жахіны маючае.

Толькі ўлада саветаў вырава ацпаіны і нашай сацыялістычнай рэвалюцыі. Толькі ў краіне Саветаў прадстаўра сапраўдныя свабоды слова, сходаў і хуну ўсім нацыянальнасцям, толькі пры саветскай уладзе ўсе нацыянальнасці атрымаў роўнае права грамадзяніна СССР.

У нас знішчана эксплуатацыя чалавека чалавекам. Праца ў краіне Саветаў стала справой гонару, справы адвагі і геройства.

Праект новай сталінскай Канстытуцыі з'яўраецца рэзультатам бацькаў за тое, што яны абраўра на скомы. За тое, што не быў уплачаны падаек, забіраў апошняе маёмнасць, а сям'ю выкідаў на вуліцу. Гэта быў жахіны маючае.

Толькі ўлада саветаў вырава ацпаіны і нашай сацыялістычнай рэвалюцыі. Толькі ў краіне Саветаў прадстаўра сапраўдныя свабоды слова, сходаў і хуну ўсім нацыянальнасцям, толькі пры саветскай уладзе ўсе нацыянальнасці атрымаў роўнае права грамадзяніна СССР.

У нас знішчана эксплуатацыя чалавека чалавекам. Праца ў краіне Саветаў стала справой гонару, справы адвагі і геройства.

Праект новай сталінскай Канстытуцыі з'яўраецца рэзультатам бацькаў за тое, што яны абраўра на скомы. За тое, што не быў уплачаны падаек, забіраў апошняе маёмнасць, а сям'ю выкідаў на вуліцу. Гэта быў жахіны маючае.

Толькі ўлада саветаў вырава ацпаіны і нашай сацыялістычнай рэвалюцыі. Толькі ў краіне Саветаў прадстаўра сапраўдныя свабоды слова, сходаў і хуну ўсім нацыянальнасцям, толькі пры саветскай уладзе ўсе нацыянальнасці атрымаў роўнае права грамадзяніна СССР.

### Чыноўніцтва на варце

Чыноўніцтва на варце — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне.

Чыноўніцтва на варце — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне.

Чыноўніцтва на варце — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне.

Чыноўніцтва на варце — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне.

Чыноўніцтва на варце — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне.

Чыноўніцтва на варце — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне.

### Чыноўніцтва на варце

Чыноўніцтва на варце — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне.

Чыноўніцтва на варце — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне.

Чыноўніцтва на варце — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне.

Чыноўніцтва на варце — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне.

Чыноўніцтва на варце — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне.

Чыноўніцтва на варце — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне. Чыноўніцтва — гэта жабрацтва ў сацыялістычнай краіне.

### НА СЛУЦКАІ АКУРОВАІ ПАРТКАНФЕРЭНЦЫІ

#### Выступленне сакратара ЦК КП(б)Б тав. Н. Ф. ГІКАЛО

14 чэрвеня канферэнцыя заслуухала даклады аб рабоце оргбюро ЦК КП(б)Б па Слуцкай акрузе, судалаклад аб выніках абмену партлакументаў. Сакратары оргбюро тав. Іванішчын і Мікіцін у сваіх дакладах грунтоўна і падрабозна расказалі канферэнцыі аб той велізарнай рабоце, якую прарабіла оргбюро з часу стварэння Слуцкай партганінай акругі.

На партгані створана моцная партыйная арганізацыя, гатова ў любую мінуту выступіць на абарону радзімы і павесці за сабою ўсё калгаснае сямейства. Партыйная арганізацыя ачэпціла свае рады ад калгасна-варожых, няваротных звавія члена партыі людзей. Ва ўсіх раёнах, галаўным чынам, у Чырвонаслабодскім і Ішчельскім, паглядзеца ўздым усіх галі і участкаў партыйнай работы. Вырае атрад спасуваўчых з 500 перадавых людзей акругі.

Акруга мае рах буйнейшых поспехаў у гаспадарчым і культурным будаўніцтве, у барацьбе за высокі ўраджай.

Дакладчыкі ўказалі і на такія буйныя недахопы ў рабоце арганізацыі, як недастаткова ўвага да партыйнай прапаганды ў раёне раённага (Грэні, Любэнь), недастатковае веданне людзей, асабліва з боку Слуцкага раёна, недастатковае разгортванне абарончай работы ў калгасках і т. д.

На партгані створана моцная партыйная арганізацыя, гатова ў любую мінуту выступіць на абарону радзімы і павесці за сабою ўсё калгаснае сямейства. Партыйная арганізацыя ачэпціла свае рады ад калгасна-варожых, няваротных звавія члена партыі людзей. Ва ўсіх раёнах, галаўным чынам, у Чырвонаслабодскім і Ішчельскім, паглядзеца ўздым усіх галі і участкаў партыйнай работы. Вырае атрад спасуваўчых з 500 перадавых людзей акругі.

Акруга мае рах буйнейшых поспехаў у гаспадарчым і культурным будаўніцтве, у барацьбе за высокі ўраджай.

Дакладчыкі ўказалі і на такія буйныя недахопы ў рабоце арганізацыі, як недастаткова ўвага да партыйнай прапаганды ў раёне раённага (Грэні, Любэнь), недастатковае веданне людзей, асабліва з боку Слуцкага раёна, недастатковае разгортванне абарончай работы ў калгасках і т. д.

На партгані створана моцная партыйная арганізацыя, гатова ў любую мінуту выступіць на абарону радзімы і павесці за сабою ўсё калгаснае сямейства. Партыйная арганізацыя ачэпціла свае рады ад калгасна-варожых, няваротных звавія члена партыі людзей. Ва ўсіх раёнах, галаўным чынам, у Чырвонаслабодскім і Ішчельскім, паглядзеца ўздым усіх галі і участкаў партыйнай работы. Вырае атрад спасуваўчых з 500 перадавых людзей акругі.

### НА СЛУЦКАІ АКУРОВАІ ПАРТКАНФЕРЭНЦЫІ

#### Выступленне сакратара ЦК КП(б)Б тав. Н. Ф. ГІКАЛО

14 чэрвеня канферэнцыя заслуухала даклады аб рабоце оргбюро ЦК КП(б)Б па Слуцкай акрузе, судалаклад аб выніках абмену партлакументаў. Сакратары оргбюро тав. Іванішчын і Мікіцін у сваіх дакладах грунтоўна і падрабозна расказалі канферэнцыі аб той велізарнай рабоце, якую прарабіла оргбюро з часу стварэння Слуцкай партганінай акругі.

На партгані створана моцная партыйная арганізацыя, гатова ў любую мінуту выступіць на абарону радзімы і павесці за сабою ўсё калгаснае сямейства. Партыйная арганізацыя ачэпціла свае рады ад калгасна-варожых, няваротных звавія члена партыі людзей. Ва ўсіх раёнах, галаўным чынам, у Чырвонаслабодскім і Ішчельскім, паглядзеца ўздым усіх галі і участкаў партыйнай работы. Вырае атрад спасуваўчых з 500 перадавых людзей акругі.

Акруга мае рах буйнейшых поспехаў у гаспадарчым і культурным будаўніцтве, у барацьбе за высокі ўраджай.

Дакладчыкі ўказалі і на такія буйныя недахопы ў рабоце арганізацыі, як недастаткова ўвага да партыйнай прапаганды ў раёне раённага (Грэні, Любэнь), недастатковае веданне людзей, асабліва з боку Слуцкага раёна, недастатковае разгортванне абарончай работы ў калгасках і т. д.

На партгані створана моцная партыйная арганізацыя, гатова ў любую мінуту выступіць на абарону радзімы і павесці за сабою ўсё калгаснае сямейства. Партыйная арганізацыя ачэпціла свае рады ад калгасна-варожых, няваротных звавія члена партыі людзей. Ва ўсіх раёнах, галаўным чынам, у Чырвонаслабодскім і Ішчельскім, паглядзеца ўздым усіх галі і участкаў партыйнай работы. Вырае атрад спасуваўчых з 500 перадавых людзей акругі.

Акруга мае рах буйнейшых поспехаў у гаспадарчым і культурным будаўніцтве, у барацьбе за высокі ўраджай.

Дакладчыкі ўказалі і на такія буйныя недахопы ў рабоце арганізацыі, як недастаткова ўвага да партыйнай прапаганды ў раёне раённага (Грэні, Любэнь), недастатковае веданне людзей, асабліва з боку Слуцкага раёна, недастатковае разгортванне абарончай работы ў калгасках і т. д.

На партгані створана моцная партыйная арганізацыя, гатова ў любую мінуту выступіць на абарону радзімы і павесці за сабою ўсё калгаснае сямейства. Партыйная арганізацыя ачэпціла свае рады ад калгасна-варожых, няваротных звавія члена партыі людзей. Ва ўсіх раёнах, галаўным чынам, у Чырвонаслабодскім і Ішчельскім, паглядзеца ўздым усіх галі і участкаў партыйнай работы. Вырае атрад спасуваўчых з 500 перадавых людзей акругі.

Усебеларуская нарада актывістаў жонак спецыялістаў і адміністрацыйна-гаспадарчых работнікаў МТС і саўгасаў пачынае сваю работу 19 чэрвеня ў 2 гадзіны дня ў Доме Урада.

Загачык культурнай СНБ БССР (г. Млодек) правіў фармальны агляноны да школьнага будаўніцтва і не забяспечыў правяркі выканання раённага ЦК КП(б)Б і СНБ ССР і раённага СНБ БССР ад 11 сакаві-

1936 года. Большасць гораваў і райвыканкомаў (Менск, Магілёў, Добруш, Орша, Мазыр, Кіраўск, Рагачоў і інш.) не кіравалі будаўніцтвам школ, а сабжэанне будмаўраўраўна фактычна сарвана.

Упаўнаважаны НКП пры ЦК КП(б)Б па БССР А. СІМАНОВСКІ.

Упаўнаважаны НКП пры ЦК КП(б)Б па БССР ШУСЦІН.

## АБ ШКОЛЬНЫМ БУДАЎНІЦТВЕ

ПАСТАНОВА УПАЎНАВАЖАНАГА НКП ПРЫ ЦК КП(б)Б ПА БССР АБ ВЫКОНАННІ ПАСТАНОВЫ СНК ССР І ЦК КП(б)Б АД 5 САКАВІКА 1936 г.

Праверкай устаноўлена, што пастанова СНБ ССР і ЦК КП(б)Б «Аб школьным будаўніцтве» ў большасці раёнаў БССР выконваецца зусім недавальняюча. Тэхнічна гатуецца гарадскіх школ на 1 чэрвеня 1936 года павінна склацца да 49,5 проц., а фактычна — 40,39, 38, 37, 29 проц.; у Віцебску — 40, 38, 5, 35, 25; у Гомелі — 43, 36, 36, 28 проц.; у Добрушы — 12 проц.

Асабліва безнадзейны адносіны большасці раёнаў, саветскіх і партыйных арганізацый да будаўніцтва школ у сельскіх мясцовасцях, дзе будаўніцтва фактычна не пачата.

Гэта становіцца тлумачыцца тым, што з боку Наркомаветы (тав. Гершон — нам. Наркомаветы) і ў асаблівасці будмаўраўраўна Наркомаветы (т. Парамон) не было большасці барацьбы за выкананне пастановы ЦК КП(б)Б і СНБ ССР — існасцю асабле забяспечыць пачуць праектамі, сметамі, рабочымі чарчжамі і будмаўраўраўнамі.

Прапанаваны Наркомаветы тав. Дзялаву ўмаваць апарат будмаўраўраўна кваліфікаванымі работнікамі.

Азначаны недавальняюча становішча школьнага будаўніцтва па г. Менску і прынята да ведама заяву старшыні Менскага гарадскога савета тав. Жуковіча, што будаўніцтва школ па гораду будзе закончана да 1 жніўня.

### БЮЛЕТЭНЬ АБ СТАНОВІШЧЫ ЗДАРОУА А. М. ГОРКАГА

Зранку 13 чэрвеня з'явіліся сімптомы ўпадку сэрцачнай дзейнасці, пульс заходзіў да 160, вельмі няправільны, пры тэмпературы 37,0. Пасля трох гадзін для дзейнасці сэрца пачала аслабляцца і з вечару наступіла паленніцтва. Пульс — 108—110, няправільны, тэмпература 37,5.





Удільниці округової наради жонак командзіраў-пагранічніцаў, якая адзіравацца сёння ў Менску. На здымку (злева направа): тт. Пасуднеўская, Паллянская, Міхайлава, Рыкова, Літвіненка, Якабсон і Кавалёва.

### ЗНИЩАЮЦА КАШТОВАЮ МАЕМАСЦЬ

(Письмо служакага)  
У пачатку лета года года матора Удара 714 пераехаў з Астрашчскага Гарадка (Менскі раён) у Барысаў, безапаздара па-кінуўшы частку сваёй маёмасці. Сярод гэтай маёмасці ёсць каштоўныя машыны і прылады. Параска-ныя яны ў розных кутках мястэчка без аховы і заахоранення аб'явілі са спраўнага горада зняты рушні-выя колы, падвінчаныя машыны. Машыны прывезены ў поўную нягоднасць. З дарожных вагончэкаў сарвана блыха і фанера, павыбіва-ны вокны. ТУШЫНСКІ.

### 3 1934 ГОДА РАМАНТЮЮЦЬ ЖНЯРКУ

(Письмо нягаснінаў)  
Праўдзінне калгаса імя Тухачэўскага (Калічэўскі раён) дзёна на-глядае сельскагаспадарчыя машыны. Басіла і сямка, куліяны ў 1934 годзе, стані перухоме па-акрытым небам. На працягу іх ні-лі не скарыстоўвалі. Жнярку ашча-дзілі 1934 годзе аднаў і рамонту ў саўгас «Брасіт», але да гэтага часу не паўрабавілі адуць узільч.  
Як відаць, праўдзінне лічыць, што ручная праца лепш за машы-ную. Мароз, Бародзіч, Падубскі.

### НЕ ВЕР ВАЧАМ СВАІМ

У раённай газеце «Соцыялістыч-ная перамога» была ашчэная аб'я-ва, што 31 мая ў горадзе Чэр-каве адкрываецца раённы кірмаш, на які райсаюз вывезе вялікую коль-касць прамтывараў. У горад з'еха-ліся калгаснікі. Але якое было іх рас-чараванне, калі зайшоўшы ў мага-зіна, яны убачылі 5 важдоў, а 20 кеняк, 3 казломі і... больш нічога. Райсаюз і газета ашчэлі спажы-воў. ДЗЕМ'ЯНАУ.

### ПА СЛЯДАХ ВЫСТУПЛЕННЯ «ЗВЯЗДЫ»

«ПРАДАК ПЛОВА ЖУРНАЛА»  
Пад такім загалокам была ашчэ-ная публікацыя ў «Звяздзе» загад-чыка чырвонага кутка калгаса імя Вар-шавскага, Халопніцкага раёна тав. Мясцо.  
З Беларускага паведамлілі нам, што адначасна факты пры пра-цы пацвердзіліся. Кантраляў халопніцкага раёнага бюро Сава-друка Сяпрановіч а працы аяат і справа аб ім перадала судовы-стел-ным органам.

## АДКРЫЛІСЯ АКРУГОВЫЯ З'ЕЗДЫ СОВЕТАУ

### ПОЛАЦКАЯ АКРУГА

ПОЛАЦК. 14. чэрвеня. (Мар. «Звязды»). Сёння ў клубе імя Ма-ксіма Горькага адкрыўся акруговы з'езд Советаў Полацкай акругі.

З'езд адкрывае старшыня орга-нітэта ЦКВ БССР па Полацкай ак-руге тав. Соўрыдаў. Першае яго слова прысвечана сусветна-гісторы-чнаму дакументу — праекту новай Канстытуцыі і яго тварцу тавары-шу Сталіну. Любімаму правадзіў народ-ду дэлегаты з'езда наладжваюць бурную, доўга неамаўчаючую аа-цысню.

У складзе дзелавага прэзідыума з'езда сакратар ЦКВ БССР т. Ля-бур, сакратары акругома КП(б)Б тт. Ліхачоў і Вайновіч, тав. Соўры-даў, знятыя людзі акругі — органа-носьцы: палкоўнік Шахў, сяржа-ка саўгаса «Нача-Шпакоўшчына» Грачунічэ Елены, начальнік паліт-аддзела гэтага саўгаса т. Мірц, ко-лішні калгаса «Праўда» Канішэўскі і інш.

Арх. ЗАРУБЕННЫ.

### ЛЕПЕЛЬСКАЯ АКРУГА

ЛЕПЕЛЬ. 13 чэрвеня. (БЕЛТА). У пакарнак дзён са сваіх падоў, які дасягнуў росту ў 90 см., жгата — 1 метр 60 см., і шпайну — 1 метр 20 см.

Дэлегатам з'езда была паказана чырвонаармейская мастацкая сам-адапейнасць.

ЛЕПЕЛЬ. 14 чэрвеня. (Спецкар. «Звязды»). Сёння з'езд заслухаў справядлівы даклад старшыні ар-ганізацыйнага камітэта ЦКВ БССР па Лепельскай акрузе тав. Пушчын на. Свой даклад тав. Пушчын на-заў а характарыстыцы ролі тавары-шу Сталіна ў стварэнні праекту но-вай Канстытуцыі. Тав. Пушчын у сваім дакладзе расказаў аб вялікіх дасягненнях, якіх дала і ашчэная акруга: вясноваму сябру закончылі ў га-тым годзе дэзермінава. Раёны акру-гі былі занесены на чырвоную дош-ку. Чашнікі раён за дэзермінавае выкананне плана павесі ільну атры-маў чырвоны сцяг ЦК і СНК БССР.

Пасля даклада тав. Пушчына раз-гарнулася спрэчка.

На вярочнім пасяджэнні ў вялі-кай і цікавай прамовай аб задачах акруговага выканаўчага камітэта выступіў народны камісар мясцовай прамысловасці БССР тав. Вацін.

## БОЛЬШЭВІЦКАЕ ПРЫВІТАННЕ БАЯВЫМ ПАДРУГАМ ВАРТАВЫХ СОВЕЦКІХ ГРАНІЦ

### ЖОНКА НАЧАЛЬНИКА ЗАСТАВЫ

Была цёмная асённая ноч. На-пружаную цішыню рвалі біліякі страля. Успышкі агня да іміненне асвятлялі заставу ільну ў мясціні го-ры. Божны кусты, кожны бутарок з'яўляў выклікаў падарождзе. Вось ужо колькі дзён, як у пагранічным ат-рэсе ніхто не клаўся спаць, чакаючы нападу. У гэту трыгожнюю ноч увес адраў уздохі для рашучай схваткі з басмачамі, на месцы ста-валася некалькі пагранічнікаў і жонка камандзіра Валенціна Яка-ўлеўна Літвіненка. На развітанне муж даў ёй вінтучку з патронамі і ска-заў: «Будзь моцнай. Марна не траць патронаў. Для сябе накінь, калі будзе патрэба. Жывой у рукі ворагу не здавайся!»

### ЖАНЧЫНЫ ГРАНІЦЫ

Марыя Іванавна Літвінка, жо-нка камандзіра-пагранічніка За-ржыскага пагранічнага вышыва-ла. Яна рыхтавалася да выстаўкі вышываў мастацтва пагранічні-каў. Работа Літвінкі атрымалася настолькі добрай, што сапраўды тра-піла на гэту выставку і красавалася ў Трышчэўскай галэрыі ў Маскве.

Часу Літвінкі не хапае, хопь дадай да сутак яшчэ некалькі га-дзін. Яе выбраў старэйшай калек-тыва жонак камандзіраў участка тав. Французова. Быць старэйшай-тата не так проста. Трэба ўмець быць кіраўніком сярод жанчы-наў і захавіць работай.

«Слабасць» Марыя Іванавна — рудкадзела. Яна арганізавала гур-ток мастацкай вышыва.

Жанчыны, якімі кіруе Марыя Іванавна, ад гоўкай работы перахо-дзілі і да больш старэйшай. Гэтай вяс-ной яны атчынілі ад гною саўвоўні-касці свой агарод. Будыла, ажу-ліны, пасадзілі, зараз корміцца і байкі, і камандзіраў участка. Жо-нкі калектыва Літвінкі дапама-гаю чырвонаармейскім пагранічні-кам садзіць кветкі і алею малых дрэў.

Жонка ветэрынарага фельчара пагранічнага Зінаіда Канстанціна-ўна Арлемера мае найбольшы стаж

«Літвінка» ў выкананні гуртка мастацкай сам-адапейнасці жонка каманд-зіра-пагранічнікаў і чырвонаармейцаў М-скага падраздзялення.

Тэга шчырае клятва савецкай па-трыёткі, якая ўжо не раз даказала вялікімі і малымі справай любоў і адданасць радзіме.

Н. ГАСМАН.



«Літвінка» ў выкананні гуртка мастацкай сам-адапейнасці жонка каманд-зіра-пагранічнікаў і чырвонаармейцаў М-скага падраздзялення.

## Ход праполкі яравых, ільчу, ашчэвання бульбы, падняцця папараў і цаліны па раёнах БССР на 10 чэрвеня 1936 г.

(у процантах)

№ п.п.	НАЗВА РАЁНАУ	Праполка кал-гасна-сялянск. сектар.		Ашчэванне ільчу	Падняцце па-параў	Цаліна	№ п.п.	НАЗВА РАЁНАУ	Праполка кал-гасна-сялянск. сектар.		Ашчэванне ільчу	Падняцце па-параў	Цаліна
		Яравых	Ільчу						Яравых	Ільчу			
1	Вабруйска	100,0	100,0	81,9	96,8	36,6	49	Будакашальскі	82,3	90,1	11,0	82,8	23,5
2	Дрыбінскі	100,0	100,0	52,8	97,3	48,0	50	Кіраўскі	81,8	76,0	23,9	97,3	19,4
3	Лёўбінскі	100,0	100,0	61,2	94,0	66,6	51	Барысаўскі	81,4	78,9	14,3	102,7	7,7
4	Старадарожскі	100,0	100,0	45,5	115,2	30,0	52	Слуцкі	80,5	100,0	35,2	89,7	75,8
5	Удзельскі	100,0	100,0	35,9	100,1	76,5	53	Горацкі	79,8	100,0	14,3	80,0	52,3
6	Парыцкі	100,0	95,9	33,1	52,8	13,4	54	Мехавіцкі	79,6	100,0	5,5	57,4	14,8
7	Старобінскі	100,0	100,0	22,5	86,8	2,3	55	Маргалеўскі	78,9	97,6	12,8	78,6	21,6
8	Жыткавіцкі	100,0	97,6	30,6	7,0	17,5	56	Асвецкі	78,3	89,9	5,1	60,8	90,9
9	Камаўскі	100,0	87,8	22,1	115,2	74,2	57	Асіпаўскі	78,0	76,2	11,0	110,2	16,8
10	Лоеўскі	100,0	100,0	18,3	73,9	85,3	58	Даманавіцкі	77,8	87,4	13,3	63,0	13,1
11	Капыльскі	100,0	100,0	16,2	100,0	78,7	59	Пашчавіцкі	77,0	58,8	2,2	75,9	11,3
12	Поліцкі	100,0	100,0	15,4	82,6	11,5	60	Гарадзкі	76,8	92,7	21,6	60,2	29,2
13	Прайска	100,0	100,0	13,6	100,2	46,1	61	Ляхавіцкі	76,7	92,6	3,3	86,8	14,2
14	Ветрыцкі	100,0	100,0	4,1	69,6	12,8	62	Львонскі	74,5	100,0	1,3	66,2	15,0
15	Вілейскі	100,0	100,0	8,5	85,2	14,5	63	Жыліцкі	72,5	82,1	7,5	55,5	9,9
16	Клічэўскі	99,7	90,4	18,1	102,8	19,5	64	Веткаўскі	71,8	98,1	3,9	62,1	7,3
17	Граскі	99,3	96,1	43,1	88,0	30,0	65	Шклоўскі	68,6	98,2	6,6	110,0	4,4
18	Перахадскі	98,9	100,0	17,1	50,0	3,5	66	Уварыцкі	67,8	79,8	15,5	82,3	39,1
19	Вешанковіцкі	98,0	100,0	12,0	85,6	33,5	67	Вагушэўскі	67,5	91,2	3,6	70,3	20,2
20	Хойніцкі	97,9	100,0	—	87,8	5,0	68	Кармянскі	67,1	81,8	6,4	78,5	13,2
21	Крычаўскі	97,3	92,2	1,8	99,3	11,8	69	Крупскі	66,1	69,1	3,5	90,9	18,4
22	Камятэвіцкі	96,3	100,0	39,2	101,2	36,3	70	Сымавіцкі	65,9	93,6	11,6	74,2	50,0
23	С. Шаўбодскі	95,7	100,0	19,8	81,2	06,0	71	Быхаўскі	65,7	67,2	16,1	91,0	20,8
24	Чарыцкі	94,9	100,0	22,1	91,5	3,6	72	Сымавіцкі	65,4	94,0	3,9	66,4	14,9
25	Лепельскі	94,4	100,0	23,3	89,3	28,3	73	Лельчыцкі	65,2	87,4	35,7	58,8	45,7
26	Петрыкаўскі	92,1	99,8	32,2	50,8	9,7	74	Тураўскі	65,1	90,7	24,8	53,1	22,6
27	Мяврыцкі	91,0	97,4	14,5	74,7	12,5	75	Завуцкі	64,7	100,0	25,5	59,9	10,3
28	Хойніцкі	90,3	75,5	4,9	43,4	24,4	76	Сіроціцкі	64,5	88,5	21,6	66,7	45,4
29	Ратніцкі	89,8	91,9	17,6	72,6	14,7	77	Брагіцкі	62,6	68,3	7,0	55,9	6,7
30	Ушанскі	89,5	100,0	18,2	93,7	41,1	78	Добруцкі	62,0	78,3	11,8	95,8	6,7
31	Чырвонапольскі	89,5	65,0	2,4	47,1	24,2	79	Касцюковіцкі	61,8	100,0	—	81,1	16,3
32	Заслаўскі	89,2	97,4	1,1	90,9	25,8	80	Халопніцкі	61,0	100,0	2,8	56,8	19,3
33	Вяцкі	86,1	92,6	15,3	18,5	—	81	Расонскі	60,9	72,9	—	58,3	19,9
34	Рагачоўскі	86,0	83,9	20,3	83,2	35,9	82	Чацёрскі	60,3	65,6	4,5	65,3	—
35	Аршанскі	85,4	100,0	8,2	92,6	40,0	83	Клімавіцкі	56,3	86,7	12,7	67,0	13,4
36	Чэрвеньскі	87,9	100,0	9,0	87,5	32,3	84	Талачынскі	54,8	100,0	—	89,9	48,3
37	Свацільскі	87,2	100,0	9,7	61,9	32,2	85	Бялыніцкі	52,1	77,6	10,9	78,5	14,1
38	Менскі	87,0	98,5	9,1	100,0	49,5	86	Сенненскі	46,8	100,0	—	68,5	9,2
39	Шчэцінскі	87,0	90,4	16,8	58,8	32,8	87	Крутынскі	44,6	87,2	3,7	70,9	39,2
40	Глуцкі	86,8	82,9	3,4	40,6	4,4	88	Дзяржынскі	43,9	78,1	11,7	82,9	39,2
41	Дубровенскі	86,1	100,0	—	90,0	40,3	89	Дроўскі	42,0	77,4	0,7	74,9	6,9
42	Бярэзінскі	85,4	100,0	17,6	100,0	49,3	90	Менішэўскі	41,4	81,6	8,5	79,9	9,9
43	Сурожскі	85,3	94,5	—	79,4	14,1							
44	Гомельскі	84,8	100,0	38,9	97,0	41,2							
45	Жураўскі	84,2	96,2	4,4	72,3	30,4							
46	Нараўлянскі	83,6	83,4	17,3	41,4	38,0							
47	Пухавіцкі	83,2	100,0	27,7	95,6	44,0							
48	Чашніцкі	82,7	100,0	21,5	91,1	45,4							

## БАЯВЫЯ ПАПЛЕЧНИЦЫ

Толькі ў краіне сацыялізма, у краіне квітнення, радаснага і шчаслівага жыцця, дзе партыя Сталіна ашчэная выклікае вялікіх кляматаў жанчы, дзе вялікі Сталін так па-балькоўска кляматае аб чалавеку, — для жанчыны дасупны ўсе галіны дзяржаўнай і грамадскай работы і яна можа поўнацца правам сабе. Далека за межамі савецкай краіны ведаюць зараз імя нашых жан-чынаў-героіняў, якія атрымалі ад са-ветаўскага Урада вышэйшы ўзнагаро-дны — ордэны Саюза за выключна ад-важны і самааданую работу ў га-ліне будаўніцтва і ўмацавання аба-рабавальніцкай краіны.

Тыя, хто яшчэ нядаўна былі толькі хатнімі гаспадынямі, зараз ста-ваюцца ў рады актыўных удельні-каў будаўніцтва сацыялізма.

Работа сярод жанчы, жонка ка-мандзіраў і начальнікаў паграніч-най і ўнутранай аховы НКВС, як і ва ўсёй Чырвонай арміі, мае ўжо шматгадова вопыт. Пытанне палі-тычнага і культурнага выхавання жонка камандзіраў з'яўляецца ста-ляў у першы ўвагі партыйных аргані-зацый і палітпартага часцей.

Жыццё на граніцы, напружаная баявая абстаноўка выхоўваюць у жонкаў пагранічнікаў пачуццё ве-лікадушнай рэвалюцыйнай шчы-расці і адданасці сваёй шчаслівай радзіме. Сярод жонак камандзіраў-пагранічнікаў ёсць многа жанчы, якія працуюць разам з мужамі су-роўна ў шкылу грамадзянскай ваіны, дзесяцігоддзім з'яўляюцца саўво-мі спадарожніцамі і баявымі, адна-класніцамі сваіх мужоў у іх ад-важных і ганаровых рабоце. На да-дзеным узроўні, у горах Паўночна-а-халоннай паўначы і ў гарадах Азіі, Індыі і многіх іншых. Каля 200 жанчынаў рыхтуюцца стаць савра-жыццёвымі кавалерыстамі. Група жонак камандзіраў-пагранічнікаў Шыманіцкага атрады ўжо зараз лё-жа робіць 300 кіламетраў пера-ходзі. Надзяна развіць спорт. Мно-гія


жонка прымаюць актыўны ўдзел у фізкультурнай рабоце.

Жонкі камандзіраў-пагранічнікаў актыўна дапамагаюць сваім мужам у стварэнні культурнай абстаноўкі ў чырвонаармейскіх інтэрнатах, сталовых. Тт. Вдовіна, Лынька, Дукановіч, Кізыева, Шувалява, Ба-рысёва і інш. перавяртылі дзверы застаў і выдатныя кветкі. Пры неспасрэчным уздзе тав. Фразавай чырвонаармейскага сталовага Н-скага застаў прынала выключна куль-турны выгляд. Дзякуючы клятаў-ным рукам жонка камандзіраў-па-гранічнікаў у заставах на паўноч-нае ляжалі беласнежныя прыгожа зробленыя вялікі.

Многія жанчыны дапамагаюць палешчаным чырвонаармейска хар-чаванне. Тав. Літвіненка ўвесць мінулага года накісала і насула-ла яблы, Байны круглы год пасія абеду атрымліваюць на трэсьце кампот.

18 красавіка конь ударыў на галаве байца Абрамава, у якога аказалася пралам чэрэпа і крыва-зіццё ў мозгу. Дзякуючы таму, што тав. Літвіненка свечасваа і ўме-ла аказала чырвонаармейскую першую дапамогу ён застаўся ў жыццё. За гэта тав. Літвіненка па атрады была абшчэная паказка.

Жонкі камандзіраў-пагранічнікаў добра разумеюць, што ў суровай абстаноўцы пагранічнай службы а-ароны смех, добрая песня дапама-гаюць у павышэнні культуры і бо-язноўнасці часці. У кожнай часці ёсць актыўныя удельніцы мастацкай самадзейнасці. Сярод яго ёсць са-праўды



13 ліпеня Мінгольскія Народная Рэспубліка святую 10-годдзе свайго незалежнасці. Сваю ідэю і рэвалюцыйнае дэмакратычнае кіраванне і культурнаму ўзросту ўдзяліла на аснове ідэі ў стварэнні МНР — Улад-Баторы. На адмысловых дэманстрацыях і тэатры. Будынак МНР у форме партыі.

# ЗАМЕЖНЫ ДРУК АБ СОВЕЦКАЙ КАНСТЫТУЦЫІ

## ФРАНЦЫЯ

ПАРЫЖ, 13 чэрвеня. (БЕЛТА). Агенства Гавас поўнасьцю перадае тэкст праекту Канстытуцыі СССР. Газеты падрабязна прыводзяць асноўныя палажэнні. Асабліва падкрэслваюцца права кожнага савецкага грамадзяніна на працу, на адпачынак, на бясплатную асвету, свабоду сумлення, друку, сходзі, удзел у ўсёагульнай, роўнага і прамого выбарчага права пры тайным галасаванні. Гэтыя моманты асвятляюцца таксама ў загалоўках раду наведзенай і камментарыяў. Газета «Эр» піша, што праект новай Канстытуцыі, як відав, адпавядае глыбокім імкненням народаў СССР. Новая Канстытуцыя ўмянуў аўтарытэт Сталіна, які яшчэ раз дэманструе ўмелы характар свайго палітычнага кіравання.

Газета «Попляр» апублікавала наступную рэдакцыйную замку: «Тэкст праекту новай савецкай Канстытуцыі атрыман намі са знаменнем, і гэта не дазваляе нам абмеркаваць хоць-бы бэга тэту вагнэў тэму». Газета «Каван», што ў заўважэнні нумары яна змяшчае падрабязны артыкул.

Орган кампартыі «Юманітэ» пачынае серыю артыкулаў аб праекце новай Канстытуцыі. Газета асабліва ўважліва і падрабязна і ў падзаглаўку піша: «Самая дэмакратычная ў свеце Канстытуцыя». Ва ўводных заўважках да свайго пераказу Канстытуцыі газета піша: «Гэты праект ператварае Савецкі Саюз у краіну самай поўнай дэмакратыі».

Характэрныя важныя палажэнні праекту, «Юманітэ» перадае:

«Трэба асабліва адзначыць, што Канстытуцыя не перадае ўсім у Вярхоўнаму Савету, ні Прэзідэнтаму, нікому іншаму ў краіне права аб'яднання ваіны. Вярхоўнаму Савету, а ў прэжыхках паміж яго сесіям Прэзідэнтаму, дано толькі права аб'яднаць станаўліць ваіны ў выпадку нападу на Савецкі Саюз. Такім чынам, новая Канстытуцыя становіцца адзінай у сваім родзе дэмакратычна абароны міжнароднага міру».

«Трэба асабліва адзначыць, што Канстытуцыя не перадае ўсім у Вярхоўнаму Савету, ні Прэзідэнтаму, нікому іншаму ў краіне права аб'яднання ваіны. Вярхоўнаму Савету, а ў прэжыхках паміж яго сесіям Прэзідэнтаму, дано толькі права аб'яднаць станаўліць ваіны ў выпадку нападу на Савецкі Саюз. Такім чынам, новая Канстытуцыя становіцца адзінай у сваім родзе дэмакратычна абароны міжнароднага міру».

«Трэба асабліва адзначыць, што Канстытуцыя не перадае ўсім у Вярхоўнаму Савету, ні Прэзідэнтаму, нікому іншаму ў краіне права аб'яднання ваіны. Вярхоўнаму Савету, а ў прэжыхках паміж яго сесіям Прэзідэнтаму, дано толькі права аб'яднаць станаўліць ваіны ў выпадку нападу на Савецкі Саюз. Такім чынам, новая Канстытуцыя становіцца адзінай у сваім родзе дэмакратычна абароны міжнароднага міру».

«Трэба асабліва адзначыць, што Канстытуцыя не перадае ўсім у Вярхоўнаму Савету, ні Прэзідэнтаму, нікому іншаму ў краіне права аб'яднання ваіны. Вярхоўнаму Савету, а ў прэжыхках паміж яго сесіям Прэзідэнтаму, дано толькі права аб'яднаць станаўліць ваіны ў выпадку нападу на Савецкі Саюз. Такім чынам, новая Канстытуцыя становіцца адзінай у сваім родзе дэмакратычна абароны міжнароднага міру».

«Трэба асабліва адзначыць, што Канстытуцыя не перадае ўсім у Вярхоўнаму Савету, ні Прэзідэнтаму, нікому іншаму ў краіне права аб'яднання ваіны. Вярхоўнаму Савету, а ў прэжыхках паміж яго сесіям Прэзідэнтаму, дано толькі права аб'яднаць станаўліць ваіны ў выпадку нападу на Савецкі Саюз. Такім чынам, новая Канстытуцыя становіцца адзінай у сваім родзе дэмакратычна абароны міжнароднага міру».

«Трэба асабліва адзначыць, што Канстытуцыя не перадае ўсім у Вярхоўнаму Савету, ні Прэзідэнтаму, нікому іншаму ў краіне права аб'яднання ваіны. Вярхоўнаму Савету, а ў прэжыхках паміж яго сесіям Прэзідэнтаму, дано толькі права аб'яднаць станаўліць ваіны ў выпадку нападу на Савецкі Саюз. Такім чынам, новая Канстытуцыя становіцца адзінай у сваім родзе дэмакратычна абароны міжнароднага міру».

«Трэба асабліва адзначыць, што Канстытуцыя не перадае ўсім у Вярхоўнаму Савету, ні Прэзідэнтаму, нікому іншаму ў краіне права аб'яднання ваіны. Вярхоўнаму Савету, а ў прэжыхках паміж яго сесіям Прэзідэнтаму, дано толькі права аб'яднаць станаўліць ваіны ў выпадку нападу на Савецкі Саюз. Такім чынам, новая Канстытуцыя становіцца адзінай у сваім родзе дэмакратычна абароны міжнароднага міру».

«Трэба асабліва адзначыць, што Канстытуцыя не перадае ўсім у Вярхоўнаму Савету, ні Прэзідэнтаму, нікому іншаму ў краіне права аб'яднання ваіны. Вярхоўнаму Савету, а ў прэжыхках паміж яго сесіям Прэзідэнтаму, дано толькі права аб'яднаць станаўліць ваіны ў выпадку нападу на Савецкі Саюз. Такім чынам, новая Канстытуцыя становіцца адзінай у сваім родзе дэмакратычна абароны міжнароднага міру».

«Трэба асабліва адзначыць, што Канстытуцыя не перадае ўсім у Вярхоўнаму Савету, ні Прэзідэнтаму, нікому іншаму ў краіне права аб'яднання ваіны. Вярхоўнаму Савету, а ў прэжыхках паміж яго сесіям Прэзідэнтаму, дано толькі права аб'яднаць станаўліць ваіны ў выпадку нападу на Савецкі Саюз. Такім чынам, новая Канстытуцыя становіцца адзінай у сваім родзе дэмакратычна абароны міжнароднага міру».

## ФІНЛЯНДЫЯ

ГЕЛЬСІНГФОРС, 22 чэрвеня. (БЕЛТА). Газета «Лейп'інгін самон» друкуе тэлеграму свайго мажорытэцкага карэспандэнта аб змене савецкай Канстытуцыі над буйным загалоўкам: «Новая Канстытуцыя распаўсюдзіцца ў СССР. Законадаўства пераходзіць на аўтамат усім грамадзянам, дасягнуўшым 18 год».

## АўСТРЫЯ

ВЕНА, 13 чэрвеня. (БЕЛТА). Усе аўстрыйскія газеты на відным месцы публікуюць падрабязны тэкст праекту новай савецкай Канстытуцыі. Большасць газет устрымліваюцца да паказу ад камментарыяў. Рада гэтых асабліва бліжэй да ўрада, як «Вінер пйтунг», «Рейхспост», «Экспрэйтс пйтунг», «Ам абент» у сваіх антасавецкіх загалоўках і камментарыяў працягваюць замацаваць вярхоўнае палітычнае значэнне праекту Канстытуцыі.

## ПольшЧА

ВАРШАВА, 13 чэрвеня. (БЕЛТА). Большасць газет на відным месцы без камментарыяў змяшчае тэлеграму польскага агенства, якая коратка перадае змест праекту новай савецкай Канстытуцыі. Антысавецкія загалоўкі далі «Экспрэйтс поранік», «Ілюстраваны кур'ер польскі» і «Варшаўскі дзённая народны».

## ГерМАНИЯ

БЕРЛІН, 13 чэрвеня. (БЕЛТА). Вячэрнія газеты на-ранейшым амаўляюць сутнасць новай савецкай Канстытуцыі. Не трэба займацца ёю ў падрабязнасцях, — заўважыў «Берлінскі берск пйтунг». Гэта не пераважае «Велдпост» берск пйтунг, і «Ангрэф» рэзка нападзе на Канстытуцыю. «Ангрэф» заўважыў, што «Новая Канстытуцыя з'яўляецца новым трукам Комінтерна. Але нас не ашукае!» — заканчвае газета.

## Японія

ТОКІО, 13 чэрвеня. (БЕЛТА). Увесь японскі друк удаляе надвышэйшую ўвагу праекту новай Канстытуцыі СССР, прыводзячы вялікіх вытрымкі з тэкста праекту. Газеты «Юм'юры» і «Дзэпан адвэртэйер» змяшчаюць поўны тэкст праекту.

## ПАСЕДЖАННЕ ПАЛІТБЮРО ФРАНЦУЗСКАЙ КОМПАРТІІ

ПАРЫЖ, 11 чэрвеня. (БЕЛТА). Газета «Юманітэ» апублікавала справаздачу аб паседжанні палітбюро французскай кампартыі. Палітбюро выказвае сваю рашучасць па паводу таго, што рабочыя, дзаклучыўшы сваёму адзіству, амамілі ў многіх выпадках упартасць праціпрымляў.

«Палітбюро — гаворыцца далей у справаздачы — рашыла з усёй энергіяй змагацца супроць аспідацтарства, якія хочуць арганізаваць супроць народнага фронту крыжовыя походы савецкай Францыі. Палітбюро настойвае на тым, каб савецкія журналісты і фотарэпартёры таксама ранылі».

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

## АНТЫЯПОНСКИ РУХ У КІТАІ

Крывая расправа з дэманстрантамі

Бэйлін, 13 чэрвеня. (БЕЛТА). Сёння адбылася антыяпонская дэманстрацыя ліч гтысяч студэнтаў 50 універсітэтаў і сярэдніх школ Бэйліна. Дэманстранты разбіліся на рад калон і груп дэманстраваўшых у розных частках горада.

Паліцыя і жаніармерыя ўчынілі крыжавую расправу над дэманстрантамі. Звыш 100 дэманстрантаў ранылі, з іх многія пажылі. Многія арыштаваны. Некалкі кітайскіх журналістаў і фотарэпартёраў таксама ранылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

Многа студэнтаў двух універсітэтаў, якія азнахожаны ў прыгарадах Бэйліна, учора ноччу прабраліся ў горад і арганізавалі новую ўнутрыгарадную дэманстрацыю. У сутычцы з паліцыяй ранылі каля 50 студэнтаў, з іх 5 пажылі.

## ВЫДААННЕ ПРАЕКТУ КАНСТЫТУЦЫІ НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Партыйнае выданства БССР зладзіла ў другі праект новай Канстытуцыі СССР, перакладзены на беларускую мову. Праект Канстытуцыі выйшае тыражом у 100 тыс. экзэмпляраў. Частка тыражу будзе набрана буйнымі прэфам для малапісьменных.

## РАЙОННАЯ КОНФЕРЭНЦЫЯ ВЫХОДЦАУ І РАЦЫЯНАЛІЗАТАРАУ

13 чэрвеня ў Суражы адбылася раённая канферэнцыя выхадцаў і рацыяналізатараў прамысловасці і сельскай гаспадаркі. На канферэнцыі прысутнічалі каля 50 выхадцаў і рацыяналізатараў.

Намеснік старшыні Цэнтральнага савета таварыства выхадцаў тав. Гломан выступіў з дакладам аб становішчы і задачах выхадцаў і рацыяналізатарскай работы ў БССР. На другім пытанні парадку дня канферэнцыі — аб рабоце сарод выхадцаў і рацыяналізатараў раёна — з дакладам выступіў скартат райкома КП(б)В тав. Чуніаеў. У спрэчках выступілі выхадцы тт. Хаталёў, Кіслаўскі, Капцун і інш.

Менскі выхадцаў план мабілізацыі сродкаў другога квартала

Менскі гарадскі фінансавы аддзел выкашаў на 1 чэрвеня план мабілізацыі сродкаў другога квартала на 100,7 проц; план па ўкладках перавыканан на 30 проц.

Загандні галандскага фінансавы аддзел выкашаў на 1 чэрвеня план мабілізацыі сродкаў другога квартала на 100,7 проц; план па ўкладках перавыканан на 30 проц.

Навуковая медыцынская канферэнцыя ў Віцебску

З 15 да 21 чэрвеня ў Віцебску будзе адбыцца навуковая канферэнцыя медыцынскага інстытута ў ўдзелем вучоных Мааскы. Канферэнцыя асадухае 24 навуковымі дакладамі, у тым ліку даклад ад тэорыі і практычна абавязвання роду (праф. Кроль), аб тэорыі рефлексах (праф. Хаанаў) і інш. У рабоце канферэнцыі прымуць удзел каля 250 чал.

14 інструктараў-летчыкаў

Віцебск, 14 чэрвеня. (БЕЛТА). 11 чэрвеня на грамадзянскім аэрадроме адбыўся выпуск 14 інструктараў-летчыкаў, падрыхтаваных Цэнтральным Саветам Асацыяцыя БССР. Тут работні Гомеля, Менска, Віцебска і Магілёва, якія вывучалі лётную справу без аэрыву ад вытворчашы. Апошні месяц яны праходзілі ў Віцебску ўсебеларускай аэро. Выпускнікі размяркованы на аэро-клубах.

Выпуск інструктараў планернага спорту

18 чэрвеня ўсебеларуская лётна-планерная школа Цэнтральнага савета Асацыяцыя БССР робіць першы выпуск інструктараў планернага спорту другой ступені, якія скончылі трохмесячны курс. Зараз курсы рыхтуюцца да злучэння іспытаў па тэорыі і практыцы.

У дзень выпуску на тэрыторыі планернай школы будзе праведзена вайсковая масова. На масовы будучы дэманстрацыя паляты планераў, паказаны паляты на духавым планеры, вышэйшы паляты на планеры і т. д. Потым адбудуцца масавы гульні і танцы.

Сёння, 15 чэрвеня, у 7 гадзін вечара, у Доме партыі (вясняна зал) адбудуцца інструкцыйныя даклады тав. А. Г. ЧАРВЯКОВА для партыйных і комсомольскіх прапагандаіст і агітатараў гор. Менска на тэму:

«ПРАКТ НОВАЯ КАНСТЫТУЦЫІ СССР». Уваход — па партыйных і комсомольскіх білетам. МЕНСКІ ГАРНОМ КП(б)Б.

15 чэрвеня ў ленынградскіх галанды лют прабылі апыскі пасавыя і пераход «Монітор» на які прыходзіў у Ленінград 483 замежных турыстаў. На апыскі і пераходныя турысты аглядаць горад Ленін.

15 чэрвеня, у 7 гадзін вечара, у фамашанскім клубе імя Сталіна (гор Інтэрнацыянальнай і Комсомольскай вуліц) адбудуцца паседжанне

ПЛЕНУМА МЕНСКАГА ГАРАДСКАГА СОВЕТА

рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў. ПАРАДКА ДНЯ: Аб рашэннях III пленума Камітэі Савецкага Кантроля (даклады — унаважаны КСР пры СНК СССР па БССР т. Ціхон). Білеты можна атрымаць у горадскае ў аддзеле ў аддзеле.

Беларускі дзяржаўны медыцынскі інстытут абвешчае ПРЭМІЮ СТУДЭНТАУ

на 1936 — 37 навучнага год

У медыцынскім інстытуте ўсе грамадзяне абодвух полаў ва ўзросце ад 17 да 25 гадоў, якія скончылі сярэднюю адукацыю або атрымалі атэстат аб акаўчэнні сярэдняй школы ў параду акаўчэння.

Прыём у медыцынскі інстытут з адрывам ад вытворчашы дапускаецца ў адрывах да асаб, якія скончылі медыцынскі і акаўчэння ўстаноўлена НКЗ акаўчэння і атэстат аб акаўчэнні сярэдняй школы ў параду акаўчэння.

Асаб, якія атэстат аб акаўчэнні аб выдатным акаўчэнні сярэдняй школы (двасяцігодні), г. зн. якія скончылі асноўныя прадметы «выдатна», а па іншых прадметах, спецыяльна, музыка, фізкультура не ніжэй «добра», прымаюцца ў медыцынскі інстытут без іспытаў.

Усе іншыя асаб пры прыёме ў медыцынскі інстытут прымаюцца пры прыёме іспытаў па беларускай мове, рускай мове, матэматыцы, фізіцы, хіміі і прыродазнаўству.

Іспыты па беларускай і рускай мовах і матэматыцы праводзяцца толькі рускай мовай.

З ліку асаб, якія атрымалі атэстат аб акаўчэнні сярэдняй школы, гэта значыць атрымалі акаўчэння не ніжэй «спраўна», прымаюцца атрымалі акаўчэння «добра» і «выдатна». Прыём асаб аб акаўчэнні ў медыцынскі інстытут з адрывам ад вытворчашы дапускаецца ў адрывах да асаб, якія скончылі медыцынскі і акаўчэння ўстаноўлена НКЗ акаўчэння і атэстат аб акаўчэнні сярэдняй школы ў параду акаўчэння.

Прыём асаб атрымалі іспыты і акаўчэння ў медыцынскі інстытут з адрывам ад вытворчашы дапускаецца ў адрывах да